

ДЗЕЯСЛОЎ

Варыянт 1

Тэст А

**A1. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго значэннем.
Адзначце нумар правільнага адказу.**

- | | |
|---------------|---------------------|
| А. Адчуваць | 1) фізічнае дзеянне |
| Б. Маляваць | 2) маўленне |
| В. Размаўляць | 3) успрыняцце |
| Г. Шкадаваць | 4) адносіны |
| Д. Маўчаць | 5) стан |

- А4Б5В1Г3Д2
- А4Б2В5Г3Д1
- А3Б1В4Г5Д2
- А3Б1В2Г4Д5
- А2Б4В3Г1Д5

A2. Адзначце спрагальныя дзеяслоўныя формы.

- 1) Сустракаюцца;
- 2) пасвяжэлы;
- 3) чытаю;
- 4) ісці;
- 5) пісала б.

A3. Адзначце дзеясловы, утвораныя ад асновы інфінітыва.

- 1) Працаваў;
- 2) носіць;
- 3) намішы;
- 4) звезены;
- 5) ходзячы.

A4. Адзначце пераходныя дзеясловы.

- 1) Сустрэліся сябры;
- 2) радаваць бацькоў;
- 3) бачыцца са знаёмымі;
- 4) зелянее лес;
- 5) дай алоўка.

A5. Адзначце дзеясловы закончанага трывання.

- 1) Паказвае;

- 2) прагучаць;
- 3) нёс;
- 4) рабіла;
- 5) абазваўся.

A6. Адзначце дзеясловы, якія маюць форму толькі закончанага трывання.

- 1) Будаваць;
- 2) прыдбаць;
- 3) капаць;
- 4) рынуцца;
- 5) сеяць.

A7. Адзначце зваротныя дзеясловы, утвораныя ад пераходных дзеясловаў.

- 1) Змяркацца;
- 2) адзявацца;
- 3) усміхацца;
- 4) нахіляцца;
- 5) спіцца.

A8. Адзначце дзеясловы з уласна-зваротным значэннем.

- 1) Апрацаваць;
- 2) дзівіцца;
- 3) абувацца;
- 4) схіліцца;
- 5) павярнуцца.

A9. Адзначце дзеясловы з націскам на аснове.

- 1) Дасце;
- 2) едзем;
- 3) ядзім;
- 4) пеяце;
- 5) ходзім.

A10. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы множнага ліку маюць канчатак –аць (-яць).

- 1) Паведаміць;
- 2) ламаць;
- 3) прывязаць;
- 4) скакаць;
- 5) сачыць.

A11. Адзначце дзеясловы абвеснага ладу.

- 1) Схадзіў бы;
- 2) будзем вітаць;
- 3) шукай;
- 4) знойдзем;
- 5) няхай квітнеюць.

A12. Адзначце дзеясловы цяперашняга часу.

- 1) Паслухаю;
- 2) звінець;
- 3) чула;
- 4) нясе;
- 5) зіхацяць.

**A13. Устаноўце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго асобай.
Адзначце нумар правільнага адказу.**

- | | |
|--------------|----------------------------|
| А. Звяртаюся | 1) 2-я асоба множны лік |
| Б. Знойдзем | 2) 2-я асоба адзіночны лік |
| В. Пачняце | 3) 1-я асоба адзіночны лік |
| Г. Сядзіш | 4) безасабовы |
| Д. Цямнелася | 5) 1-я асоба множны лік |

- А4Б5В1Г3Д2
- А4Б2В5Г3Д1
- А3Б1В4Г5Д2
- А3Б1В2Г4Д5
- А3Б5В1Г2Д4

A14. Адзначце дзеясловы, якія ў незначальнай форме і ў прошлым часе маюць суфікс –ава- (-ява-).

- 1) Даследую;
- 2) расказваю;
- 3) святкую;
- 4) падтрымліваю;
- 5) прыклеюваю.

A15. Адзначце дзеясловы, у марфемны склад якіх уваходзяць два суфіксы.

- 1) Насольваць;
- 2) паяснець;
- 3) прыберагчы;

- 4) рыжэць;
- 5) урэзваць.

A16. Адзначце назойнікі, ад якіх можна ўтварыць дзеясловы з суфіксамі –i- (-ы-), -e-.

- 1) Крэдыт;
- 2) стол;
- 3) гаспадар;
- 4) люты;
- 5) хмель.

Тэст В

В1. Перабудуйце і запішыце сказ так, каб ад пераходнага дзеяслова ўтварыўся дзеяслоў залежнага стану.

Вучань выконвае заданне.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

В2. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага ліку.

Гусці.

□□□□□□□□□□□□□□□□

В3. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й і 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу абвешчанага ладу.

Зберагу.

□□□□□□□□□□□□□□□□

В4. Утварыце і запішыце дзеяслоў.

Дэталі.

□□□□□□□□□□□□

ДЗЕЯСЛОЎ

Варыянт 2

Тэст А

A1. Устаноўце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго значэннем. Адзначце нумар правільнага адказу.

- А. Спачуваць
- Б. Капаць
- В. Ехаць
- Г. Святлець
- Д. Драмаць

- 1) змена прыметы
- 2) фізічнае дзеянне
- 3) стан
- 4) перамяшчэнне ў прасторы
- 5) адносіны

- А4Б5В1Г3Д2
- А5Б2В4Г1Д3
- А3Б1В4Г5Д2
- А3Б1В2Г4Д5
- А2Б4В3Г1Д5

А2. Адзначце спрагальныя дзеяслоўныя формы.

- 1) Забегла;
- 2) жартуючы;
- 3) зачынены;
- 4) знікла;
- 5) цвіці.

А3. Адзначце дзеясловы, утвораныя ад асновы цяперашняга часу.

- 1) Купаецца;
- 2) вывераны;
- 3) майструй;
- 4) прыбраўшы;
- 5) сустракаючы.

А4. Адзначце пераходныя дзеясловы.

- 1) Выпіць квасу;
- 2) прысутнічаць на вечарыне;
- 3) расцвіла кветка;
- 4) не выпісалі часопіс;
- 5) ісці полем.

А5. Адзначце дзеясловы незакончанага трывання.

- 1) Спяваў;
- 2) апранула;
- 3) чытала;
- 4) вызначыць;
- 5) зашумець.

А6. Адзначце дзеясловы, якія ў адной лексеме сумяшчаюць значэнні абодвух трыванняў.

- 1) Плыць;

- 2) акцэнтаваць;
- 3) узараць;
- 4) канкрэтызаваць;
- 5) выканаць.

A7. Адзначце зваротныя дзеясловы, утвораныя ад непераходных дзеясловаў.

- 1) Кіпяціцца;
- 2) цягнуцца;
- 3) жаўцецца;
- 4) узнімацца;
- 5) дыміцца.

A8. Адзначце дзеясловы з узаемна-зваротным значэннем.

- 1) Мыцца;
- 2) вітаюцца;
- 3) аддаляцца;
- 4) непакоіцца;
- 5) цалуюцца.

A9. Адзначце дзеясловы з наміскам на канчатку.

- 1) Бежыце;
- 2) церпім;
- 3) апранаюся;
- 4) ідзяце;
- 5) шыце.

A10. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 3-й асобы множнага ліку маюць канчаткі -уць (-юць).

- 1) Жаць;
- 2) гудзець;
- 3) бяліць;
- 4) калоць;
- 5) весяліцца.

A11. Адзначце дзеясловы загаднага ладу.

- 1) Адпачніце;
- 2) абгорнеце;
- 3) прынясіце;
- 4) кладзяце;
- 5) падпішаце.

A12. Адзначце дзеясловы будучага часу.

- 1) Стаяць;
- 2) прыйдзе;
- 3) стрыгчы;
- 4) блісне;
- 5) будую.

A13. Устанавіце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго асобай. Адзначце нумар правільнага адказу.

- | | |
|--------------|----------------------------|
| А. Святлела | 1) 1-я асоба множны лік |
| Б. Цягнеш | 2) 2-я асоба адзіночны лік |
| В. Ідзяце | 3) 3-я асоба адзіночны лік |
| Г. Кладзе | 4) 2-я асоба множны лік |
| Д. Спяшаемся | 5) безасабовы |

- А4Б5В1Г3Д2
- А4Б2В5Г3Д1
- А5Б2В4Г3Д1
- А3Б1В2Г4Д5
- А3Б5В1Г2Д4

A14. Адзначце дзеясловы, у якіх у форме незакончанага трывання перад суфіксам *-ва-* пішацца *й*.

- 1) Суцешыць;
- 2) вымавіць;
- 3) супакоіць;
- 4) пачысціць;
- 5) перакроіць.

A15. Адзначце дзеясловы, у марфемны склад якіх уваходзіць постфікс.

- 1) Учывацца;
- 2) пераасэнсоўваць;
- 3) расштурхвацца;
- 4) спаслацца;
- 5) умуроўваць.

A16. Адзначце прыметнікі, ад якіх можна ўтварыць дзеясловы з суфіксамі *-і-* (*-ы-*).

- 1) Сіні;
- 2) мудры;
- 3) вясёлы;
- 4) ясны;
- 5) багаты.

Тэст В

В1. Перабудуйце і запішыце сказ так, каб ад пераходнага дзеяслова ўтварыўся дзеяслоў залежнага стану.

Старшакласнікі паліваюць кветкі.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

В2. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага ліку.

Вазіць.

□□□□□□□□□□□□□□□□

В3. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й і 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу абвеснага ладу.

Магчы.

□□□□□□□□□□□□□□□□

В4. Утварыце і запішыце дзеяслоў.

Мілы.

□□□□□□□□

ДЗЕЯСЛОЎ

Варыянт 3

Тэст А

А1. Устаноўце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго значэннем. Адзначце нумар правільнага адказу.

- | | |
|--------------|---------------------|
| А. Расказаць | 1) стан |
| Б. Сталець | 2) адносіны |
| В. Спаць | 3) фізічнае дзеянне |
| Г. Пісаць | 4) маўленне |
| Д. Паважаць | 5) змена стану |

А4Б5В4Г5Д2

А5Б2В4Г1Д3

- А4Б5В1Г3Д2
- А3Б1В2Г4Д5
- А2Б4В3Г1Д5

А2. Адзначце спрагальныя дзеяслоўныя формы.

- 1) Плаваць;
- 2) адчуваю;
- 3) прытоены;
- 4) радавалася;
- 5) вярнуўшыся.

А3. Адзначце дзеясловы, утвораныя ад асновы будучага простага часу.

- 1) Нясе;
- 2) зробіць;
- 3) сустрэне;
- 4) звязе;
- 5) кіруюць.

А4. Адзначце пераходныя дзеясловы.

- 1) Мыцца;
- 2) прывезці дроў;
- 3) сядзець моўчкі;
- 4) не напісаў заявы;
- 5) папрашу нажа.

А5. Адзначце дзеясловы, у якіх незакончанае трыванне супадае з закончаным.

- 1) Пер аймаць;
- 2) дарыць;
- 3) адрасаваць;
- 4) ходзім;
- 5) гарантаваць.

А6. Адзначце дзеясловы, якія маюць форму толькі незакончанага трывання.

- 1) Дзейнічаць;
- 2) чытаць;
- 3) удзельнічаць;
- 4) рашаць;
- 5) хварэць.

А7. Адзначце безасабовыя зваротныя дзеясловы.

- 1) Чытаецца;
- 2) сінее;
- 3) стукаць;
- 4) гразіць;
- 5) працуецца.

A8. Адзначце дзеясловы з ускосна-зваротным значэннем.

- 1) Запасацца;
- 2) націрацца;
- 3) пераклікацца;
- 4) будавацца;
- 5) весяліцца.

A9. Адзначце нелітаратурныя формы дзеясловаў.

- 1) Пачнём;
- 2) забярэм;
- 3) пакладзём;
- 4) беражэм;
- 5) смяёмся.

A10. Адзначце рознаспрагаленыя дзеясловы.

- 1) Глядзець;
- 2) бегчы;
- 3) гарэць;
- 4) есці;
- 5) даць.

A11. Адзначце дзеясловы ўмоўнага ладу.

- 1) Сядзець бы;
- 2) хай даламогуць;
- 3) сцерагчы;
- 4) стараўся;
- 5) пазнаёміўся б.

A12. Адзначце дзеясловы прошлага часу.

- 1) Рассыпаліся;
- 2) выгінацца;
- 3) пачынаў;
- 4) прыгнецца;
- 5) паддасць.

**A13. Устаноўце адпаведнасць паміж дзеясловам і яго асобай.
Адзначце нумар правільнага адказу.**

В2. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага ліку.

Везці.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

В3. Запішыце дзеяслоў у формах 1-й і 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу абвеснага ладу.

Стаяць.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

В4. Утварыце і запішыце дзеяслоў.

Воск.

□□□□□□□□

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ